

**План работы бібліятэк**  
**ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на сакавік 2020 г.**

**Мастоўская раённая бібліятэка**

- “Нет! – добровольному безумию” (Да дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – Дзень інфармацыі, 02.03
- “О, женщина, краса земная!” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”)– шоу-праграма, 03.03
- “Души и сердца вдохновенье” (работа з Мастоўскай раённай арганізацыяй ГА “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку”) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 06.03
- “Па хвалях літаратурных юбілеяў” – акцыя “Чытаем разам”, 18.03
- “Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг!” – агляд перыядычных выданняў, 26.03

**філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”**

- “Цветочный бум” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – майстар-клас, 06.03
- “У меня зазвонил телефон – говорят дети” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурнае знаёмства, 11.03
- “Маленькие герои большой войны” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – гадзіна памяці, 26.03
- “В гостях у короля-сказочника” (да 215-годдзя з дня нараджэння Х.К.Андэрсена) – літаратурны кліч, 27.03
- “Здравствуй, Книжная страна”(Тыдзень дзіцячай кнігі) – свята – адкрыццё Тыдня, 27.03
- “Сказка ложь, да в ней намёк!”(Тыдзень дзіцячай кнігі) – гадзіна весялосці, 30.03
- “Верьте в чудо!”(Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-падарожжа па казках Г.Х. Андэрсена, 31.03
- “Оранжевое настроение” – вчоркі з сябрамі, 31.03

**філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”**

- “День 8 марта для любимых наших” – тэматычная гадзіна, 06.03
- “Загадки бабушки Яги” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гучнае чытанне кнігі, 11.03
- “Сюда приходят дети – узнать про всё на свете” – экскурсія, 18.03
- “Память которой не будет конца” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – пазнавальная гадзіна, 26.03
- “Пачытай са мной па-беларуску” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гутарка, 31.03

**філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Пусть первый подснежник подарит Вам нежность” – віктарына, 05.03
- “Мастоўшчына – мой любы край” – інфармацыйная гадзіна, 15.03

### **філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”**

- “Знать, чтобы не оступиться” (Да дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – вечар пытанняў і адказаў, 04.03

- “В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”, да Міжнароднага жаночага дня) – свята, 06.03

- “Жывое слова мудрасці духоўнай” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха” аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – тэматычны вечар, 18.03

- “Напісана вайной – увекавечана літаратурай” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 25.03

### **філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- “В этот день, весной согретый, все цветы и улыбки – вам!” (да Міжнароднага жаночага дня, сумесна з філіялам “Дубненскі ЦДіК”) – літаратурна-музычны вечар, 07.03

- “Пуцявіны роднага слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча) – інфарміна, 21.03

- “Нескучная бібліотечная полка” – прагляд літаратуры, 30.03

### **філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “Дудар Беларускі” (да 180-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча) – агляд творчасці, 14.03

- “Далучыцца да роднага слова” – гадзіна роднай мовы, 21.03

- “Тых, хто дабрай кніжцы рад, запрашаем у Кнігаград” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – экскурсія, 28.03

- “Казка ў госці запрашае” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс казак, 29.03

- “Я прыгожая закладка, я патрэбна для парадку” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – урок майстэрства, 30.03

### **філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Её величество Женщина” (аматарскае аб’яднанне “Сучасніца”) – пасяджэнне, 06.03

- “Як да нас прыйшла кніга” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гістарычны экскурс, 24.03

- “Тут Радзімы маёй пачатак” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – конкурс малюнкаў, 25.03

- “Сказка в гости всех зовёт” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 27.03

### **філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Героі і подзвігі Вялікай Айчыннай” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – турнір знаўцаў, 12.03

- “Парад літаратурных герояў” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – свята, 21.03

- “Человек без друзей – что дерево без корней” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – урок дабрыні, 22.03

- “Гісторыя школьных рэчаў” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – выстава-віктарына, 26.03

- “Праздник вкусной и здоровой пищи” (Тыдзень дзіцячай кнігі, аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 29.03

#### **філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “Хатынь – это память сердца” – набат памяці, 04.03

- “Путешествие в Книжное царство” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-падарожжа, 21.03

- “Где живёт зубрёнок” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віртуальнае падарожжа, 25.03

- “Беларуская казка ў жыцці чалавека” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – казначная сустрэча, 27.03

- “Как хороши каникулы, когда мы дружим с книгой” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – бібліятэчны дыліжанс, 28.03

#### **філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Спайсы: что, зачем и почему?” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – віктарына, 01.03

- “Франциск Богушевич” (да 180-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча) – літаратурная гадзіна, 21.03

- “Путешествие в книжное царство” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня, 25.03

- “Страниц волшебных дивное начало” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вандроўка па кніжнай выставе, 26.03

- “Знатоки природы” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – квіз, 27.03

- “Вокруг света с комнатными растениями” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – экалагічны вусны часопіс, 29.03

#### **філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Образ пленительный, образ прекрасный” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – шоу-праграма, 10.03

- “Знаешь ли ты свой край” – пазнавальна-гульнёвая праграма, 13.03

- “Идет сказка по земле” – гучныя чытанні, 25.03

- “Для вас, ребяташки, новые книжки” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – агляд кніжнай выставы, 26.03

- “Чудесный мир фантазий и сказок” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурнае лато, 28.03

- “Нужно знать, любить, беречь” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – экалагічная гульня, 29.03

#### **філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”**

- “Любви чарующие звуки” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – літаратурна-музычны вечар, 06.03

- “Русские народные сказки” – гучныя чытанні, 13.03

- “Займальные калейдаскопы” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – квіз, 26.03

- “Дзіцячыя пісьменнікі” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – вусны часопіс, 27.03

- “Працягні жыццё кнізе” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – акцыя, 29.03

### **філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**

- “Шлях у бездань” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – інфармацыйная гадзіна, 01.03
- “На вступу любімым героям” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – літаратурная гульня, 01.03
- “Все краскі жыцця для цябе, жанчына!” – літаратурна-музычны вечар, 07.03
- “По следам сказочных героев” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – віктарына, 25.03
- “Бабушкіны сказкі” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гульня, 27.03
- “Роднай мовы крыніца” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гучнае чытанне, 29.03

### **філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “И руки ваши золотые для нас шедевры создают” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жыцця не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – выстава народнай творчасці, 18.03
- “Напісана вайной – увекавечана літаратурай” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 25.03
- “В гостях у Г.Х.Андерсена” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гульня, 28.03
- “Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная гадзіна, 30.03

### **філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Родные руки берегут домашний ласковый уют” – літаратурна-музычны вечар, 07.03
- “Пуцявінамі роднага слова” (да 180-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча) – падарожжа, 21.03
- “Скарбы кніжных паліц” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурная віктарына, 25.03
- “Я чытаю, я расту” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гадзіна-знаёмства, 29.03

### **філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**

- “Сцежкамі роднай зямлі” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомяцца с тобай”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – гістарычная хвіліна, 01.03
- “Про весну, любовь и красоту” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жыцця не помеха”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – вечар-адпачынак, 03.03
- “Каб бяда не напаткала” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – гадзіна бяспекі, 11.03
- “Книги очень хороши, я читаю от души” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – выстава-агляд, 21.03

- “Няхай кнігі сябрамі заходзіць у ваш дом” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – выстава-загадка, 22.03
- “Правы ў казках” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – гульня-віктарына, 25.03
- “Адкрываеш кнігу – адкрываеш свет” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – літаратурнае падарожжа, 28.03
- “Бібліятэка, кніжка, ты – разам верныя сябры” (Тыдзень дзіцячай кнігі) – паэтычная хвіліна. Чытаем разам, 29.03

Дырэктар  
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах